

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ»  
ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ



Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ



І АБЛАСНЫХ СМІ

Родная газета на роднай мове  
**ЗВЯЗДА**

Рэспубліка

**НАРОДНАЯ  
ГАЗЕТА**

МІНСКАЯ ПРАЎДА

ЧЭРВЕНЬ-2017



«Звязда» – грамадска-палітычная  
беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г. Выходзіць  
пяць разоў на тыдзень.


Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі  
Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі  
Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by/>

E-mail: [info@zvyazda.minsk.by](mailto:info@zvyazda.minsk.by)



21.06.17

**Шчарбачэвіч, Н.** “Жывая класіка”. Эксклюзіўны праект Беларусі / Н.  
Шчарбачэвіч // Звязда. — 2017. — 21 чэрвеня (№ 116). — С. 3.

*Конкурс юных чытальнікаў “жывая класіка” – гэта магчымасць далучыцца  
да добрай літаратуры, прапушчанай праз дзіцячыя сэрцы.*

*Сёлета конкурс праходзіць ужо ў пяты раз. Але толькі ў гэтым годзе ён  
набыў новыя маштабы – зрабіўся рэспубліканскім – у ім удзельнічаюць  
прадстаўнікі амаль усіх раёнаў краіны. Адзін з адметных юных чытальнікаў –  
Багдан Цэраховіч, які скончыў трэці клас школы №2 Мар’інай Горкі, - спецыяльна  
завітаў у Мінск на сустрэчу з журналістамі, каб прадэманстравалі сваё чытанне  
ўрыўка паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа.*

**Электронная версія артыкула:**

[http://zviazda.by/be/news/20170621/1498022655-zhyvaya-klasika-eksklyuziuny-  
praekt-belarusi](http://zviazda.by/be/news/20170621/1498022655-zhyvaya-klasika-eksklyuziuny-<br/>praekt-belarusi)

08.06.17

**Нікалаева, Н.** Два «Выстралы» без промахаў / Н. Нікалаева // Звязда.  
— 2017. — 8 чэрвеня (№ 107). — С. 2. — (Дадатак “Чырвонка”).

Праект «Смартфон новага пакалення AirPhone» адзінаццацікласніка са  
случкай сярэдняй школы №11 Уладзіслава Гадалава заваяваў трэцяе месца на  
міжнародным конкурсе навукова-даследчых праектаў для школьнікаў Intel  
International Science and Engineering Fair 2017 у Лос-Анджэлесе.

**Электронная версія артыкула:**

[http://zviazda.by/sites/default/files/8cher-7\\_optim.pdf](http://zviazda.by/sites/default/files/8cher-7_optim.pdf)

**Настаўніцкая газета»** – выданне асветнікаў  
Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>



29.06.17

**Рэва, Д.** Інфармацыйныя тэхналогіі на службе прафадукацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 4.

*Новыя тэхналогіі ўсё глыбей пранікаюць у адукацыю. Дапамагаючы педагогам працаваць эфектыўна, па-сучаснаму і быць бліжэй да дзяцей і падлеткаў. Актыўна ўключаюцца ў працэс асваення і выкарыстання інфармацыйных тэхналогій і супрацоўнікі сістэмы прафадукацыі.*

*На Міншчыне абласны конкурс “Інфармацыйныя тэхналогіі ў прафадукацыі” сабраў самы перадавы і цікавы вопыт работы.*

**Рэва, Д.** Кіраваць, ствараючы сэнсы / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 4.

*Здаўна кірмашы былі для людзей значнай падзеяй. Сюды на продаж ці для абмену везлі ўсё самае лепшае. Гэтак жа і на кірмашы, які прайшоў на Дзяржыншчыне яго удзельнікам было што паказаць. Праўда таварам тут былі праекты, ідэі, прэзентацыі, а ў ролі гандляроў выступалі супрацоўнікі сістэмы адукацыі. На базе сярэдняй школы №1 Фаніпаля адбыўся адкрыты адукацыйны кірмаш сацыяльна-кіраўніцкіх інавацый.*

**Дубоўская, В.** Ідэя запрашае, калі яе падтрымліваць / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 6.

*У сярэдзіне чэрвеня ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі падвялі вынікі конкурсу метадычных праектаў і метадычных распрацовак “Дапаможам ідэям працаваць”. У конкурсе прынялі ўдзел педагогі ўсіх рэгіёнаў рэспублікі. Дыпломам I ступені адзначаны дапаможнік па англійскай мове для вучэбна-метадычнага комплексу 3 класа, які ўключае відэаматэрыялы, аўтарскія мультфільмы і практыкаванні да іх. Стваральнікі дапаможніка – настаўнік-метадыст настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы №6 Жодзіна Святлана Міхайлаўна Каляда і начальнік вучэбна-метадычнага аддзела замежных моў Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі Наталля Казіміраўна Радзевіч. Дыплом атрымала настаўнік-метадыст, настаўніца хіміі і біялогіі Лугаслабадскай сярэдняй школы Мінскага раёна Алена Яўгенаўна Гарбар. “Метадычная распрацоўка ўрока інфарматыкі з выкарыстаннем інтарактыўнага дапаможніка*

*“Асновы анімацыі” прынесла перамогу настаўніку-метадысту настаўніце інфарматыкі Святлане Рыгораўне Пузіноўскай з сярэдняй школы №4 Дзяржынска. Яшчэ адзін пераможца і ўладальнік дыплама I ступені намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце сярэдняй школы №3 Барысава Пётр Уладзіміравіч Кушняроў. Яго праект “Стварэнне і апрабацыя вучэбна-метадычных комплексаў на аснове інфармацыйна-вучэбнай тэхналогіі “Дапоўненая рэальнасць” заваяваў яшчэ і прыз сімпатый гледачоў.*

**Хідджас, М.** Лета для кожнага / М. Хідджас // Настаўніцкая газета. — 2017. — 29 чэрвеня (№ 71). — С. 12.

*Для большасці з нас лета – гэта магчымасць на пэўны час вырвацца са штодзённай руціны змяніць прывычную атмасферу. А для дзяцей, якім даводзіцца праходзіць праз сур’езныя хваробы і складане лячэнне, змяніць атмасферу – значыць, забыцца пра хваробу, пагуляць з равеснікамі. Пажыць на прыродзе, адчуць сябе звычайнымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі.*

*Рэабілітацыйна-аздараўленчая змена “Вясёлка надзеі” – гэта магчымасць адпачыць у Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” для 50 анкахворых дзяцей.*

27.06.17

**Нікіфарова, С.** Школьны сад на арганічны лад / С. Нікіфарова // Настаўніцкая газета. — 2017. — 27 чэрвеня (№ 70). — С. 7.

*У Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці прайшла Рэспубліканская канферэнцыя “Прышкольны ўчастак як эфектыўная форма папулярызацыі арганічнага земляробства”. На два дні інавацыйныя формы работы на зямлі сталі агульнай тэмай для дзесяткаў кіраўнікоў і педагогаў устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі экалагічнага профілю з усёй краіны, загадчыкаў прышкольных участкаў, супрацоўнікаў навуковых інстытутаў, экспертаў па арганічным земляробстве і спецыялістаў у галіне аднаўляльнай энергетыкі..*

20.06.17

**Рэва, Д.** Прафарыентацыя: тэорыя, практыка, інавацыі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 20 чэрвеня (№ 67). — С. 4.

*Навукова-практычная канферэнцыя з міжнародным удзелам “прафейная арыентацыя і самавызначэнне навучэнцаў: тэорыя, практыка, інавацыі” сабрала зацікаўленых спецыялістаў у Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі.*

**Рэва, Д.** Пад кніжнымі ветразямі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 20 чэрвеня (№ 67). — С. 4.

*Адправіцца ў літаратурнае анлайн-падарожжа пад кніжнымі ветразямі запрасілі школьнікаў Чэрвеньшчыны. У незвычайнай форме ў раёне прайшоў тыдзень актуальнага чытання. Такім неардынарным і цікавым спосабам у рэгіёне прывіваюць дзецям любоў да чытання.*

**Крывянкава, А.** Шлях у ліцэісты / А. Крывянкава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 22 чэрвеня (№ 68). — С. 2.

*У краіне завяршаецца ўступная кампанія ў ліцэі. Артыкул прысвечаны ўступнай кампаніі ў ліцэі г. Барысава.*

**Гірэль, А.** Да навукі і дасягненняў праз робататэхніку / А. Гірэль // Настаўніцкая газета. — 2017. — 22 чэрвеня (№ 68). — С. 5. — (Дадатак “Партфоліа”).

*Сучасная адукацыя робіць упэўненыя крокі наперад, звязаныя з такімі метадыкамі, як чытанне, пісьмо, а таксама развіцце мовы, камунікатыўных навыкаў. Аднак асаблівай папулярнасцю зараз карыстаецца робататэхніка або LEGO-канструяванне.*

*Калектыў сярэдняй школы №4 Салігорска заўсёды імкнецца рэалізаваць новыя і крэатыўныя ідэі. З 2015/2016 навучальнага года ён з’яўляецца актыўным удзельнікам інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі фарміравання праектных уменняў навучэнцаў I ступені агульнай сярэдняй адукацыі сродкамі набору LEGO.*

15.06.17

**Рэва, Д.** Маладзержнае лідарства: крокі насустрач будучыні / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 15 чэрвеня (№ 65). — С. 2.

*Юныя лідары сабраліся на беразе Нарачы, каб узяць удзел у Рэспубліканскім лідар-форуме “Маладзержнае лідарства: сучасны погляд”. У НДЦ “Зубраня, дзе прайшоў форум, хлопцаў і дзяўчат чакала мноства цікавых і карысных падзейі сустрэч.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/maladzyozhnae-lidarstva-kroki-nasustrach-buduchyni/>

13.06.17

**Рэва, Д.** Нёман збірае сяброў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 64). — С. 5.

*Аздараўленчы лагер “Нёман” Стаўбцоўскага раёна цэлых тры пары года нецярыліва чакаў сваіх гаманлівых, вясёлых, неўтаймаваных наведвальнікаў. І новы сезон сустрэч з дзецьмі тут пачаўся маштабным мерапрыемствам — адбыўся Абласны форум дзіцячых і маладзёжных ініцыятыў “Моладзь і будучыня”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/nyoman-zbirae-syabrou/>

**Рэва, Д.** Правілы бяспечнага лета / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 5.

*Каб летнія дзянькі не былі азмрочаны бядой, у Мінскай вобласці бацькі, дзеці, педагогі і прадстаўнікі сілавых ведамстваў разам згадалі правілы бяспечных паводзін. Абласны дзіцяча-бацькоўскі ўсенавуч “Правілы бяспечнага лета” аб’яднаў усіх зацікаўленых.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/pravily-byaspechnaga-leta/>

**Нікіфарава, С.** Зялены фестываль / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 6.

*Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства на два дні акунуўся ў святочна-творчую атмасферу. Эка-фестываль “Ёсць ідзея!” стаў вынікам Рэспубліканскага адукацыйнага праекта “Зялёны ключ”, які праводзіўся на працягу амаль усяго навучальнага года і быў прымеркаваны да 45-годдзя святкавання Міжнароднага дня аховы навакольнага асяроддзя. Фестываль стаў месцам сустрэчы амаль 170 юных экалагаў і больш як 100 педагогаў. лепшых у веданні экалогіі вызначыў інтэлектуальны конкурс “Эка-эрудыт”, перамогу ў якім атрымала каманда Барысаўскага цэнтра экалогіі і краязнаўства Мінскай вобласці.*

**Углярніца, В.** Мы чытачы і выдаўцы / В. Углярніца // Настаўніцкая газета. — 2017. — 13 чэрвеня (№ 64). — С. 7.

*Калі школьнік паспрабуе сябе ў творчасці, ён будзе значна больш чылым да аўтарскага слова. І маленькі пісьменнік стане вялікім чытачом. Пацвярджэннем таму з’яўляецца работа рэсурснага цэнтра “Выдавецкая дзейнасць ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі”, які функцыянуе на базе сярэдняй школы №10 Барысава Мінскай вобласці.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/my-chytachy-i-vydautsy/>

10.06.17

**Нікіфарава, С.** Бывай, школа! / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 1.

*Вось і прыціхлі школьныя званкі, ніхто ўжо не хвалюецца, адказваючы ля дошкі, апусцелі калідоры... У Беларусі ўчора пачаліся выпускныя вечары. Большасць выпускных баляў праходзяць на базе ўстаноў адукацыі, але некаторыя выйшлі за іх межы. Так, у Мінскай вобласці шмат святочных мерапрыемстваў прайшло ў гарадскіх парках і на плошчах.*

**Дубоўская, В.** Дыктант – актуальны і настраёвы, а дзевяцікласнікі – спакойныя і ўпэўненыя / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 6.

*Артыкул прысвечаны правядзенню выпускных экзаменаў за курс дзевяці класаў у гімназіі №2 г. Вілейкі.*

**Рэва, Д.** Даследчык казачных светаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 15.

*Цудоўны падарунак сабе і сваім бацькам да завяршэння навучальнага года зрабіла Яна Раманоўская. Юная барыўчанка паспяхова ўзяла ўдзел у праекце “Вярнадскі анлайн” у рамках XXIV Усерасійскіх юнацкіх чытанняў імя У.І. Вярнадскага. Яна Раманоўская, якая вучыцца ў беларускамоўнай гімназіі №2*

*Барысава, выступіла ў секцыі “Мастацтва і літаратура”. Дзяўчына атрымала высокую ацэнку экспертаў і была ўдастоена дыплама лаўрэата.*

**Волкава, А.** Кніга+інтэрнэт... / А. Волкава // Настаўніцкая газета. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 63). — С. 15.

*Узнікае пытанне: ці магчыма выкарыстоўваць патэнцыял інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій для развіцця чытацкіх уменняў навучэнцаў, для павышэння ўзроўню іх чытацкай культуры? Ці сапраўды так супрацьпастаўлены адно аднаму кніга і інтэрнэт?*

*Пошук адказаў на гэтыя пытанні аб’яднаў у жніўні 2016 года педагогаў з розных кутроў Беларусі ў складзе творчай групы інавацыйнага праекта “Укараненне мадэлі фарміравання чытацкай кампетэнтнасці навучэнцаў у працэсе сеткавай ўзаемадзеянасці” (ініцыяраваны Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі, кансультант Людміла Віктараўна Камлюк-Ярашэнка, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін).*

*Мэта праекта: праз сеткавае ўзаемадзеянне выхаваць новага кампетэнтнага чытача. Дасягненне заяўленай мэты патрабуе напружанага пошуку новых форм вучэбнай дзейнасці. Адной з такіх актуальных форм вучэбнага ўзаемадзеяння з’яўляецца вучэбны сеткавы праект. Вучэбныя сеткавыя праекты – даволі новая з’ява для беларускай адукацыі. У цяперашні час рэалізуюцца чарговыя “Купалаўскія праекты” – дыстанцыйныя педагогічныя марафоны, маштабнае, працягласцю ў паўгады, мерапрыемства, мэтай якога з’яўляецца навучэнне педагогаў тэхналогіі стварэння сеткавых праектаў. Каля 200 удзельнікаў марафону з Расіі, Украіны, Беларусі, Казахстана сабраліся для падрыхтоўкі даведніка вучэбных сеткавых праектаў на 2017/2018 навучальны год. Уздзельнікі інавацыйнага праекта з Мінскай вобласці таксама актыўна ўключыліся ў марафон.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://prastora.ng-press.by/minshchyna/kniga-internet/>

08.06.17

**Дубоўская, В.** У балансе з педагогікай і навукай / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2017. — 8 чэрвеня (№ 62). — С. 14.

*Артыкул прысвечаны выкладчыку англійскай і нямецкай моў, беларускай мовы і літаратуры беларускамоўнай гімназіі №2 г. Барысава Мікіце Яўгенавічу Бурдыке.*

03.06.17

**“Гістарычная падзея, бо такога раней не было”** // Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 чэрвеня (№ 60). — С. 3.

*Навучэнцы з розных гарадоў рэспублікі падзяліліся з журналістамі сваімі ўражаннямі аб сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі А. Лукашэнка, якая мела назву “Моладзь. Погляд у будучыню” і адбылася 26 мая. На сустрэчы прысутнічала і вучаніца сярэдняй школы № 5 Жодзіна, старшыня піянерскай дружыны Паліна Жданок, якая адзначыла пры размове асаблівае стаўленне А. Лукашэнкі да спорту.*

**Рэва, Д.** Радкі чытаюцца з душой / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 5.

*У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшоў абласны этап Рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”, які аб’яднаў 97 хлопчыкаў і дзяўчынак. Удзельнікі дэманстравалі сваё майстэрства дэкламавання літаратурных твораў, каб заваяваць права прадстаўляць вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу.*

*Удзельнікаў творчага спаборніцтва шчыра вітала рэктар МАІРА С.У. Сітнікава. Ацэньваць канкурсантаў давялося пераможцу II Міжнароднага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” Віктару Шыману.*

*Канкурсанты спаборнічалі ў чатырох узроставых групах. Сярод малодшых школьнікаў пераможцам стаў Багдан Цахановіч, навучэнец сярэдняй школы № 2 Мар’інай Горкі (урывак з паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”). Навучэнка Заскавіцкага дзіцячага сада – базавай школы Маладзечанскага раёна Эвеліна Дунчанка стала лідарам сярод навучэнцаў 5-6 класаў (верш “Калі ласка” Петруся Броўкі). Кацярына Чарнуха, навучэнка ясляў-сада – сярэдняй школы № 24 Барысава, стала лепшай ва ўзроставай катэгорыі сярод прадстаўнікоў 7-8 класаў (твор “Пачатак” Уладзіміра Скарынікіна). У старшай узроставай катэгорыі, 9-10 класы, перамогу атрымала Дар’я Раўтовіч, вучаніца сярэдняй школы № 1 Любані (твор Міколы Арочкі “Прамаўленні духу Скарыны”).*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/radki-chytayutstsa-dushoj/>

**Рэва, Д.** Фестываль юных прадпрымальнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8.

*У Мінскім абласным ІРА прайшоў фінал абласнога фестывалю для юных бізнесменаў і прадпрымальнікаў. Як адзначыла М.А. Краснова, прарэктар МАІРА па навукова-метадычнай рабоце, так дзеці атрымліваюць сістэмныя эканамічныя веды і рэалізуюць іх на практыцы ў бізнес-кампаніях.*

*Лепшая бізнес-ідэя ў бізнес-кампаній “БелАрт” Петкавіцкага ясляў-сада – сярэдняй школы Дзяржынскага раёна, “Грашовае дрэва” Лядзенскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Чэрвеньскага раёна і “Эргана” Капыльскага дзяржаўнага каледжа.*

*Найбольш поўна і цікава аб сваёй справе расказалі кампаніі “БелАрт” і кампаніі “Чараўніца” Красненскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна.*

*Перамогу атрымалі бізнес-кампаніі “Утульны дом” сярэдняй школы № 1 Фаніпаля Дзяржынскага раёна і “Гаспадар” Жыцькаўскай сярэдняй школы Барысаўскага раёна.*

*Найбольш якасны бізнес-план прадставілі кампаніі “Меркурый” Рассветаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна і “Школьная кампанія 10+” Бараўлянскай гімназіі Мінскага раёна.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/festyval-yunyh-pradprymalnikau/>



**Рэва, Д.** IT-конкурс для школьнікаў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8.

*Прайшоў конкурс “#IT\_Link”. Яго арганізатарамі выступілі ўпраўленне адукацыі Мінскага абласнога ўрада, Мінскі абласны ІРА і адміністрацыя Парка высокіх тэхналогій. У спаборніцтве маглі праявіць сябе дзеці любога ўзросту. Удзельнікамі конкурсу сталі 428 дзяцей з розных куткоў краіны.*

**Рэва, Д.** Каб гісторыя жыцця была шчаслівай / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 3 июня (№ 60). — С. 8.

*“Шчырая размова аб набалелым адбылася ў рамках абласной канферэнцыі з міжнародным удзелам, што прайшла ў Мінскім абласным ІРА. Гаворка ішла аб падлеткавых суіцыдах і была на тэму “Актуальныя праблемы фарміравання жыццесцвярджальных паводзін у непаўналетніх”.*

01.06.17

**Рэва, Д.** На п’едэстале гонару – асаблівая дзеці / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2017. — 1 июня (№ 59). — С. 2.

*На базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі “Стайкі” прайшла Рэспубліканская спартакіяда для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.*

*Вызначыліся пераможцы мерапрыемства сярод прадстаўнікоў Мінскага абласнога ўрада. Так, у агульнакамандным заліку перамогу святкавала наша каманда. лепшымі ў забегу на 100 метраў стала Настасся Таранавы, на дыстанцыі 300 метраў – Віктар Януцік. У спаборніцтвах на настольным тэнісе перамагла Ірына Мажынская.*

*Праз два гады спартакіяда зноў будзе чакаць юных спартсменаў.*

«**Мінская праўда**» – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года.  
Выходзіць тры разы на тыдзень.

**МІНСКАЯ ПРАЎДА**

Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by>

E-mail: info@minpraud.by

28.06.17

**Сурма, Е.** Танцы под дождем и краски-эмоции / Е. Сурма // Мінская праўда. — 2017. — 28 чэрвеня (№ 47). — С. 4.

*Фестиваль субкультур, концерты, мастер-классы, большая дискотека. В Солигорске прошел областной молодежный праздник “БелаРусь Молодая!”. Одним из самых ярких событий праздника стало выступление курсантов жодинского центра патриотического воспитания молодежи “Вектор”. И в других регионах Минщины праздник тоже удался на славу.*

**Кузовкина, М.** Криницы духовности / М. Кузовкина // Мінская праўда. — 2017. — 28 чэрвеня (№ 47). — С. 5.

*О духовно-нравственном воспитании молодежи, творчестве, женском здоровье и многом другом говорили участники выездного заседания президиума Минской областной организации ОО “Белорусский союз женщин” – члены правления, председатели районных структур. Они побывали в молодежненском и вилейском регионах.*

24.06.17

**Кузовкина, М.** Активные, инициативные / М. Кузовкина // Мінская праўда. — 2017. — 24 чэрвеня (№ 46). — С. 3.

*На Мядельщине прошел 3-й областной эколого-патриотический форум. Нарочанский край собрал представителей школьных лесничеств, юных друзей милиции и спасателей-пожарных, победителей научно-исследовательских конкурсов экологической направленности, спортсменов.*

17.06.17

**Новохвост, А.** Всегда готовы / А. Новохвост // Мінская праўда. — 2017. — 17 чэрвеня (№ 44). — С. 4.

*Более 250 школьников со всей Минщины собрались на живописном берегу Плещеницкого водохранилища в полевом лагере «Юный спасатель».*

*О работе лагеря рассказал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Минского областного управления МЧС Вячеслав Полторако: «В этом году здесь собралось порядка 250 участников со всей Минской области. Основная задача полевого лагеря – научить ребят грамотным действиям в нештатных ситуациях. Вернувшись в свои учебные заведения, они смогут поделиться со сверстниками приобретенным опытом».*

**Крылова, Е.** Большая перемена / Е. Крылова // Мінская праўда. — 2017. — 17 чэрвеня (№ 44). — С. 6.

*Родители почти полусотни детей из деревни Доросино Любанского района Минской области предприняли попытку спасти сельскую школу, которую планируют закрыть районные власти.*

14.06.17

**Кореневская, А.** Школьное золото / А. Кореневская // Мінская праўда. — 2017. — 14 чэрвеня (№ 43). — С. 3.

*Около 600 человек в Минской области с отличием окончили школу. Особо отличились в медальном зачете на Слутчине: “золото” за годы учебы заработали 36 выпускников – это на пять больше, чем в 2016-м году.*

10.06.17

**Адамовіч, С.** Фірма венікі вяжа, або Школьны бізнес у Лядах / С. Адамовіч // Мінская праўда. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 42). — С. 5.

*У артыкуле распавядаецца пра бізнес-кампанію “Грашовае дрэва” з вучэбна-педагагічнага комплексу “Лядзенскі дзіцячы сад –сярэдня школа” Чэрвеньскага раёна.*

**Электронная версія артыкула:**

<http://mpravda.by/materialy/item/10493-firma-veniki-vyazha-abo-shkolny-biznes-u-lyadah.html>

**Ивашко, Е.** Есть планы – и это главное! / Е. Ивашко // Мінская праўда. — 2017. — 10 чэрвеня (№ 42). — С. 7.

*Шахматы как факультатив, музей науки и лаборатория робототехники, а еще – соревнования по белорусским играм XVIII века. Что нового появится в школах г. Жодино после подписания договора о сотрудничестве между Белорусским государственным педагогическим университетом и Жодинским горисполкомом?*

03.06.17

**Брожина, Ю.** Пора прощания / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2017. — 3 июня (№ 40). — С. 8.

*Последний школьный звонок на Минщине прозвенел для 8 тысяч одиннадцатиклассников.*

**Вспомним через годы** // Мінская праўда. — 2017. — 3 июня (№ 40). — С. 8.

*Выпускники Логойской гимназии после торжественной линейки поделились с корреспондентом своими планами и мечтами.*

**Выбирая профессию – выбираешь судьбу** // Мінская праўда. — 2017. — 3 июня (№ 40). — С. 11.

*Борисовский государственный колледж, многопрофильное учреждение среднего специального образования Минской области, приглашает на учебу.*

**Слиж, М.** Праздник талантливых и молодых / М. Слиж // Мінская праўда. — 2017. — 3 июня (№ 40). — С. 15.

*На днях в Молодечно проходил республиканский праздник “Молодежь и творчество – история будущего”.*

*На интерактивной площадке учащиеся Борисовского государственного строительного профессионального лицея Полина Кудина, Ян Шурхай и Андрей Кавко демонстрировали свое мастерство.*